



ЗВЯЗДА

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

6 СТУДЗЕНЯ 2011 г.
ЧАЦВЕР
№ 3
(26867)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 39 ЖНІўНА 1917 г.

Праваслаўным хрысціянам Беларусі

*Дарагія суаьчыннікі!
Сардэчна віншую вас з нараджэннем Хрыстовым.
Больш за два тысячгадоўдзі гэтае вялікае свята прыносіць нам
святлю радасць і надзею, вучыць выконваць маральныя зааавядзі,
выказваць любоў да бліжняга і рабіць добрае справы.*

У калядныя дні мы наааава адкрываем простую ісьціну: там, дзе ня-
ма заоды, даверу і ўзаемнай падтрымкі — там не будзе ні шчасця, ні
паўнаты быцця. І калі мы хочам змяніць жыццё да лепшага, то перш
за ўсё павіны захоўваць духоўную моц і аднасць наааага народа, вы-
хоўваць моладзь на аснове традыцыйных каштоўнасцяў і ідэалаў бе-
ларусаў. Толькі аднасства зробіць нас моцнымі, свабоднымі, здольнымі
перабудаваць свет, стане асновай для новых здзяйсненняў.

Няхай цэпю цудоўнага свята Нараджэння Хрыстовага пастаян-
на сарвае вашы семі, дапамагае быць больш клапацлівым і адно да
аднаго. Няхай надыходны год парадзе новымі дасягненнямі, прынеса
у кожны дом упульнасць, дастатак і ўзаемаразумеце.

Ад усёй душы жадаю вам моцнага здароўя, добрага настрою і
поспехаў у працы на карысць любімай Беларусі.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

Аляксандр Лукашэнка прысудзіў прэміі «За духоўнае адраджэнне» і спецыяльныя прэміі дзеячам культуры і мастацтва 2010 года

Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка 4 студзеня падпісаў указ № 4 «Аб прысуджэнні прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне» 2010 года». Аб гэтым карэспандэнт БЕЛТА паведаміў ў прэс-службе беларускага лідара.

За актыўную дзейнасць у гуманітарнай галіне, што садзейнічае захаванню і павышэнню нацыянальнага культурнага здобытку, выхаванню ў моладзі любові да Айчыны, умацаванню духоўных каштоўнасцяў і мастацка-маральных традыцый, ідэй чалавечнасці, дабрачыннасці і міласэрнасці, прэмія Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне» 2010 года прысуджана:

архіепіскапу Полацкаму і Глыбоцкаму Феодалю (Більчанку Паўлу Захаравічу), кіраўніку мясцовага рэлігійнага аб'яднання «Полацкая епарыя Беларускай праваслаўнай царквы»; — за актыўную духоўна-асветную дзейнасць, значны ўклад у захаванне міжканфэсійнага міру і нацыянальнай згоды;

бацькам-выхавальнікам дзіцячых дома сямейнага тыпу аддзела адукацыі адміністрацыі Першамайскага раёна г. Бабыруйа Маглёўскай вобласці Сянцовым

СЁННЯ НАРАДЗІЎСЯ Ў СЬВЕТ СЫН БОЖЫ, СЫН ЧАЛAVEЧЫ!

«Прамудрасць збудавала сабе дом, выцеса-ла сем сплюгоў яго... яна сказала: «...лякніце не-разумнасць, і жыццё, і хадзіце шляхам розуму» (Прам. 9: 1, 7).

Узлюбленыя архіепіскапы, пасты-ры, манахі і ўсе верныя дзеці Беларускай Праваслаўнай Царквы! З гібіні біблейскіх часоў гучыць заклік Бога да чалавек а — ісьці шля-хам ісьціны і здзяйсняць падарожжа сваёго жыцця шляхам розуму.

Магчыма, хтосьці ўспрыме гэтыя словы толькі як літаратурны вобраз, пышную фразу, якая амаль не мае адносінаў да паўсудзьдэннага жыцця і штодзённых праблем. Але гэта не так! Бо сёння мы святкуем падаею, якая для кожнага чалавек а раскры-ла дакладны і ясны сэнс гэтага Бо-жа закліку.

Сёння нарадзіўся ў свет Сын Бо-жы, Сын Чалавечы! Ён сведчыў пра Сябе тымі самымі словамі і вобра-замі, якія сыходзілі з вуснаў Яго Ня-беснага Айца: «Я — шлях, і ісьціна, і жыццё: ніхто не прыходзіць да Айца інакш, як праз Мяне» (Ін. 14: 6).



Раждзественское послание Митралоита Минскага і Слуцкага Філарэта Патрыярха Экзарха ўсяе Беларусі

КАЛЯДНЫ МІЖНАРОДНЫ ТУРНІР АМАТАРАЎ ХАКЕЯ ЗАВЯВЯЎ ПРЫЗНАННЕ І ПАПУЛЯРНАСЦЬ

Калядны міжнародны турнір аматараў хакея збліжае народы, умацоўвае сяброўскія сувязі паміж людзьмі розных дзяржаў. Аб гэтым 4 студзеня на адкрыцці VII Каляднага міжнароднага турніру аматараў хакея на прыз Прэзідэнта Беларусі заявіў кіраўнік беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка, паведаміў БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.

Як адзначыў Прэзідэнт, вось ужо семга год запар гэта ўнікальнае спартовадча збірае у Мінску каманды выдатных хакеістаў-аматараў з розных краін свету. У гэтым годзе ў Беларусь прыхіляюць лядовыя дружны з Аустрыі, Германіі, Расіі, Славакіі, Украіны, Фінляндыі і Швейцарыі. «Та добрай традыцыі яны прыбылі ў Беларусь не толькі каб падтрымаць баяны спартыўны дух, але і каб сваім майстэрствам парадываць усім вас, сапраўдным аматараў хакея, а таксама каб па-



Фота БЕЛТА

цвердзіць статус нашага турніру, які бальшшчэй называецца неафіцыйным чэмпіянатам свету на хакеі сярод аматарскіх камандаў», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, турнір заваяваў прызынанне і папулярнасць, таму што сімвалізуе перааменасць прафэсійнага і ама-

ТАМАРЫ АРКАДЗЬЕЎНЕ І УЛАДЗІСЛАВУ АНАТОЛ'ЕВІЧУ — ЗА ШМАТГАДОВУ ПЛЭННУ ПРАЦУ ПА ВЫХАВАННІ ДЗЯЦЕЙ-СІРОТ І ДЗЯЦЕЙ, якія засталіся без алекі бацькоў;

ІГУМЕННІ ЕЎДАКІ (Ліўшук Любові Пятроўне), настаў-няцельцы рэлігійнай арганізацыі «Спаас-Ефрасінёўскі жаночы манастыр у г. Полацку Полацкай епарыі Беларускай праваслаўнай царквы»; — за значны асабствы ўклад у духоўнае адраджэнне Беларусі, выдавецкую, духоўна-асветную дзейнасць, плённую працу па захаван-ню гістарычна-культурнай спадчыны;

калектыву ўстанавы «Гомельскі абласны дзіцячы цэнтр медыцынскай рэабілітацыі «Жывіца» — за плённую дзейнасць па развіцці сістэмы медыцынскай рэабілітацыі дзіцяей Гомельскай вобласці і ўкараненні сучасных тэхналогій, якія даюць магчымасць адаптаваць хворых дзцяей і дзцяей-інвалідаў у грамадстве і сацыяльным асяроддзі;

творчому калектыву рэспубліканскага ўнітарнага прадрывства «Выдавецтва «Беларуская Энциклапедыя імя Пётруса Броўкі» — за стварэнне кніг «Зямля ільы. Белавежская пушча», «Ра-дзізны. Альбом партрэтаў XVIII—XIX стагоддзьяў».

СТАР.2

Рымскай імперыі, ён не знайшоўся месца ні ў перапоўненым заезным доме, ні ў доме людзей, якім належала пачора. Аднак гэта не было віноу альбо сведчаннем жорсткасці сэрцаў жыхароў горада. На адварот: тайна нараджэння чалавек а ў свет заўсёды патрабуе адасобленасці для маці, а ў шумным горадзе і сапраўды не было месца больш прыдатнага.

Але як дзівосна і правядзённа ўладкавала Божы Прамудрасць дом для Новаараджанага Богадзіцяці Хрыста! Паводле падання, у ноч Раждзства ў пачыры адрывалася крыніца; тут былі зыбкі асяжы. І калі маленькі Ісус, спавыты, быў пакладзены Прачысчонай Маці ў гэтую хлебную калыску, тады замкнулася сувязь часоў: у «горадзе хлеба», я пракаладаецца слова «Віфлеем», у яслях, напоўненых хлебам узлёг «хлеб жывы, які сышоў з неба».

Свет людзей, у якім зазляла Віфлеемская зорка Спасіцеля, жорстка і самандзейны. Але гэты свет здольны змяняцца, калі зварот да добра адбываецца ў чалавечых сэрцах.

Нараджэнне і зямное служэнне Госпада Ісуса Хрыста, Яго словы і малітвы, самаахвярнае падзеі і ўваскарсненне з мёртвых сталі не толькі натхняльным прыкладам для хрысціян усіх часоў і народаў. Евангельскія гісторыі і евангельскае вучэнне раскрылі перад чалавечым родам самаы падрабязны настульнны і парадзі, перасцярогі і нават праказаны адносна таго, як зрабіць сваё жыццё павяржатым не толькі ў зямным вымярэнні, але і ў бессмяртотнай вечнасці.

Дзіцятка Ісус нарадзіўся ў пачыры, дзе ў непагадзь-гаспадары трымалі сваіх авечак. У Віфлееме, куды Святая Сям'я прыбыла для пералісу насельніцтва

Рымскай імперыі, ён не знайшоўся месца ні ў перапоўненым заезным доме, ні ў доме людзей, якім належала пачора. Аднак гэта не было віноу альбо сведчаннем жорсткасці сэрцаў жыхароў горада. На адварот: тайна нараджэння чалавек а ў свет заўсёды патрабуе адасобленасці для маці, а ў шумным горадзе і сапраўды не было месца больш прыдатнага.

Але як дзівосна і правядзённа ўладкавала Божы Прамудрасць дом для Новаараджанага Богадзіцяці Хрыста! Паводле падання, у ноч Раждзства ў пачыры адрывалася крыніца; тут былі зыбкі асяжы. І калі маленькі Ісус, спавыты, быў пакладзены Прачысчонай Маці ў гэтую хлебную калыску, тады замкнулася сувязь часоў: у «горадзе хлеба», я пракаладаецца слова «Віфлеем», у яслях, напоўненых хлебам узлёг «хлеб жывы, які сышоў з неба».

СТАР.2

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

2 МЛН БРЫТАНЦАЎ НЕ ЗМАГЛІ Выйсці НА ПРАЦУ ПАСЛЯ НАВАГОДНІХ СВАТ

Працяглы навагодні святны сталі цяжкім выпрабаваннем для многіх брытанцаў: каля 2 мільярд жыхароў краіны не змаглі ў аўтарак выйсці на працу па прычыне дрэннага самаадчування, паведаміла брытанская Daily telegraph.

Эксперты ацэньваюць урон ад гэтай пост-святковай «эпідэміі» — а яна паразіла больш за 6% ад усёй працоўнай сілы краіны — у 302 мільярд фунтаў стэрлінгаў (400 мільярд даляраў).

З амаль 2 мільярд жыхароў 275 тысяч чалавек, паводле звестак выдання, паведамілі сваім працадаўцам, што ў іх прастанула — кашаль і наасмарк. Прычыны нядужаня астатніх зааавэраль не ўдакладняюцца, тым не менш, газета суправадзіла гэта паведамленне красамоўным загаловам: «Святковае пахмелле абідзвецца ў 302 мільярд фунтаў».

У ЧЭНСТАХОВЕ ПАЛОМНІКАЎ АБКЛАДУЦЬ ПАДТАКАМ

Адзін з самых буйных паломніцкіх цэнтраў Польшчы — горад Чэнстахова — будзе спагняць у новым годзе па адным ёўра з кожнага паломніка, што прыбывае сюды, каб памаліцца перад знааамітым Чэнстахоўскім абразам Божай Маці.

Найдаўна абраны мэра гэтага горада Кшыштоф Мацяшчык заявіў, што прыбытак з паломніцкай дапамога палепшыць інфраструктуру горада Чэнстахова, размешчаны тут каталіцкі манастыр Яна Гура штогод наведваюць больш за 4 мільёны паломнікаў.

СУСВЕТНЫ БАНК УПЕРШЫНО ВЫПУСЦІЎ АБЛІГАЦЫЎ ЮАНАХ

Сусветны банк упершыно выпусціў аблігацыі, намінаваныя ў юанях, паведаміла АФР. Арганізацыя прадасць двухгадовы выпуск у памеры 500 мільяру юаняў (76 мільярд даляраў) на рынку Кангонга.

Узяе банка адзначаецца, што імсісія дазволіць «паглыбіць рынак» і дасць інвестарам магчымасць дыверсіфікаваць свае валютныя актывы. Варта адзначыць, што намінаванія ў юанях пазыковак паперы ў апошні час пачалі выпускацца ўжо іцэлай групай арганізацый. У прыватнасці, адпаведныя аблігацыі зімавалі такія кампаніі, як Caterpillar і McDonald's. У верасні 2010 года сам урад Кітая упершыно выпусціў аблігацыі ў юанях. Гэты крок быў паўтароны ў снежні. КНР спрабуе пашырць выкарыстанне юаня ў міжнародных разліках. Нягледзячы на тое, што КНР з'яўляецца найбуйнішым экспартёрам у свеце, значнае кітайскае валюты пакуль неавілкае, паколькі яе нельга свабодна абменьваць на валюты іншых дзяржаў. Павольнае ролі юаня дазволіць Кітаю скараціць прыток у краіну даляраў, скараціць інфляцыю і стабілізаваць сваё эканамічнае развіццё.

ЛЕДЗЯНЫЯ ДАЖДЫ НА ПОЎДНІ КІТАЯ РАЗБУРЫЛІ БОЛЬШ ЗА 200 ДАМОЎ. 20 ТЫС. ЧАЛAVEК ЭВАКУІРАВАНЫ

Ледзяны дождж, які выпаў у выніку аанамальна халоднага надвор'я, што ўсталявалася ў правіцы Гуйчоу на поўдні Кітая, разбурыў каля 200 дамоў. Мясцовыя ўлады прынялі рашэнне аб эвакуюцыі больш за 20 тыс. чалавек.

Як паведаміла «Сінхуа», ад маразоў пацярпелі каля 1,6 міль мясцовых жыхароў, эканамічная шкода дасягнула 70 міль юаняў. З-за галаледзіц на дарогах у гэтым рэгіёне апынуліся заблакараванымі на трасе каля 400 аўтамабіляў. Склада-най засталецця сітуацыя і ў адным з чатырох гарадю цэнтральнага падначалення КНР Чунціне. З-за рэзкага пахаладання, сегодняшні і ледзяных дажджоў у мегалопісе пашкоданы ўчасткі водарэчных ніжшх труб даўжынй 755 км, у выніку чаго недахоп пійвой вады адчуваюць 570 тыс. мясцовых жыхароў.



Трэба верыць! «...І ТВАЕ МАРЫ АБАВЯЗКОВА ЗБУДУЦА...»

ЦУДОУ жыццё 8-гадовай мінчанкі Каці Машчэнскай прысутнічае ад самага нараджэння. Яна магла згінучу ў выніку заўчаснага з'яўлення на свет, аднак выжыла, хоць і з цяжкасцю, але хадзіць, вучыцца дома, асвойвае камп'ютер. Усё гэта стала магчымым дзякуючы намаганням не толькі ўласна бацькоў — маці Леанарды Івануны, хатняй гаспадыні, бацькі Уладзіміра Аляксандравіча, вадзіцеля-выправавальніка Мінскага трактарнага зааавода, але і сябрам сям'і, сярод якіх старшыня праўлення ААТ «ААБ Беларуска» Надзея Ермакова, Ядзвіга Папаўская, Аляксандр Ціхановіч і шэраг іншых людзей з добрым сэрцам.



Фота Марыны БЕГУНКОВАІ.

«СЭРЦА УСХОДНЯЙ ЕЎРОПЫ — ТЫ, МОЙ МАГЛЁЎ!»

Менавіта гэты слоган стаў пераможцам конкурсу, у якім абласному цэнтру шукалі свой брэнд. Яго аўтарам стаў Павел Любчанка, эстрадны слявак. Малды чалавек атрымаў у падарунак ноўтбук.

Арганізатарам конкурсу стала Цэнтралізаваная сістэма дзяржаўных публічных бібліятэк горада, і гэтай восенню маглёўцы даслалі больш за сотню слогаўняў. У склад журы ўвайшлі маглёўскія гісторыкі і краязнаўцы, дзеячы культуры і мастацтва. Слоган будзе выкарыстоўвацца для імаджавай рэкламы Магілёва.

Ілона ІВАНОВА.

Меркаванне

У высокатэхналагічнай дзяржаве з высокім узроўнем дакуіцы насельніцтва — такі стратэгічны план, па якім пойдзе далей Беларусь. Гэта будучыня краіны ўсюр'бз абмяркоўвалася падчас працы чвэртага Усебеларускага сходу. На сходзе было аб'яўлена, у прыватнасці, пра тое, што ў рэспубліцы будзе працягнуты курс на лібералізацыю гаспадарчай дзейнасці, ліквідацыю залішніх неабгрунтаваных адміністрацыйных бар'ераў для развіцця дзеловай актывнасці. А напрыканцы года кіраўнік краіны падпісаў Дырэктыўу №4 «Аб развіцці прадрывальніцкай ініцыятывы і сітмуляванні дзеловай актывнасці ў Рэспубліцы Беларусь», якая, паводле слоў шэрагу экспертаў, надаасць новы імпульс развіццю аічыннай эканомікі.

— Гэта Дырэктыва, — дакумент, якога доўга чакалі і які доўга рыхтаваўся, — значначу ў гутарцы з карэспандэнтам нашай газеты вядомы эксперт, загадчык кафедры Інстытута бізнэсу і менеджменту тэхналогіяў БДУ Герой ГРЫЦ. — Яго рыхтавалі на працягу апошніх паўгода і органы дзяржаааваня, і бізнэс-асцаьчыяцы. На мёзе Дырэктываў — актывізаваць дзелавую ініцыятыву, у асноўным, прыватнага сектара. На халь, пра што казаў і кіраўнік краіны на чацвёртым Усебеларускім сходзе, патэнцыял пост-сваецкай эканомікі і адміністрацыйнага рэсурсу ўжо не дазваляе захават тую дынаміку, якая была і якая патрабуецца сёння для стварэння высокатэхналагічнай інавацыйнай дзяржавы з дастаткова высокім еўрапейскім узроўнем зарплатаў. Мы часта ў якасці прыкладу ўгадваем пра краіны Паўднёва-Усходняй Азіі. Але трэба разумець, што свой бізнэс, інавацыйную эканоміку яны будавалі на нізкіх зарплатах, якія не перавышалі 50 даляраў. А мы ставім зааавчу — 1 тыс. даляраў ужо да 2015 года. На гэта адназначна неабходна стварэнне эфектыўнага мадэлі дзяржаўна-прыватнага партнёраства. Гэта значыць, дзяржава павіна стварыць умовы для бізнэсу, а бізнэс павінен падтрымаць дзяржаву ў яе амбіцыйных планах. Вось, у пры-чыпе, мэта Дырэктывы. Больш за тое, некаторыя палажэнны дакумента не з'яўляюцца навашчыні. Возьмем, чаго недахоп пійвой вады адчуваюць і фактычнай адмовы ад адзінай

НА ШЛЯХУ ДА НОВАЙ ЭКАНОМІКІ

тарыфнай сеткі, асабліва ў прыватным бізнэсе.

Па-трэцяе, мне, як прадстаўніку сістэмы адукацыі, прыёма, што былі дадзены дакладныя рэкамендацыі па стварэнні нацыянальнай сістэмы дзеловай адукацыі. Складаюцца часткай гэтага павінен быць абавязковы ўвод у школе курса эканомікі і прадрывальніцтва, та-му што ў большасці развітых краін свету прадрывальніцтву вучаць са школьнай парты, вучаць фінансавы і эканамічнай граматыцы літаральна з 5-6 класаў. І даўно наспела неабходнасць вылучыць асобна такі курс і навуцэе школьнікаў. У ВНУ мы эканоміцы быццам бы вучым усіх — і фізікаў, і лірыкаў. Але вучым сёння, у асноўным, нейкім тэарэтыч-ным абстракцыям. А ўяўляецца, калі правільна разумеець дух Дырэктывы, яны вучыць мы павіны так, каб кожны выпускнік ВНУ мо адрэчыць уласную справу, стварыць інавацыйную фірму і кваліфікаван і кіраваць. Гэта запатрабуе змен у выкладанні эканомікі для неэканамістаў.

Па-чацвёртае, былі дадзены велмы істотныя рэкамендацыі па кантрольна-развіццовой дзейнасці, па больш памяркоўных адносінах да нязначных паўзурэнняў. Зразумела, што падатковае зааавнадаўства ў люб-боі краіне свету дастаткова скла-данае, забытанае. Мы яго будзем спрашчаць, Дырэктыва патрабуе гэтага. За немаўмыслныя паўзурэнні бухгалтарскага ўліку, парадку платы падаткаў павіны быць не карныя меры, якія яны былі раней. І пра гэта дакладна сказана ў дакуменце.

Нарэшце, у дакуменце былі вылучаны сапраўды істотныя прыві-лячэнні механізму цаўнаўтварэння і канкурэнцыі. Зразумела, што з рос-там цэн можна змагцацца рыначнымі метадамі толькі тады, калі ў краіне будзе арганізавана канкурэнцыя ўсоды, пачынаючы з маленькіх рын-каў і заканчваючы вялікімі супермар-кетамі. Гэта для нас непростая і но-вая справа. І ў Дырэктыве дакладна ўказана, што ёй неабходна надаваць вялікую увагу. Таму, мяркую, Дырэктыва паслужыць велмы добрым

Надвор'е

КАЛЯДНАЯ АДЛІГА ДА ПЛЮС З ГРАДУСАЎ

Начальнік службы гідрометазапазнага Белгідраметцэнттра Дзімітры Рабаў паведаміў, што ў пятніцу на тэрыторыю краіны завітаюць цёплыя атмасферныя фронты з боку Заходняй Еўропы.

Уначы 7 студзеня па заходняй палове, а ўдзень амаль паўсюдна будзе снег і мяцеліца. Удзень на захадзе краіны мокры снег і дождж. На дарогах галаледзіца. На поўначы краіны — узамценне ветру парывамі да 15—18 м/с. Уначы 5—12 марозу, удзень — ад мінус 8 на ўсходзе да плюс 2 градусаў на захадзе краіны.

У суботу—панядзелак стане яшчэ цяплей. Часам будучы ісьці ападкі ў выглядзе дажджу і мокрага снегу. Месцамі туман, галалёд, на дорогах галаледзіца. У суботу уначы 1—8 марозу, па паўднёвым захадзе каля 0, удзень ад мінус 4 па паўночным усходзе да плюс 4 па паўднёвым захадзе. У нядзелю—панядзелак на працягу сутак ад мінус 2 да плюс 3, уначы пры праясненнях 5—7 марозу.

Ужо ў пачатку другой дэкады студзеня цёплае паветра пакіне нашу краіну і ўсталяецца слабарознае надвор'е. Часам будзе ісьці снег. У аўтарак уначы яшчэ ад 0 па паўднёвым захадзе да мінус 7 па паўноч-ным усходзе, удзень — ад плюс 1 да мінус 5. У сярэдзіне наступнага тыдня уначы 3—10 марозу, пры праясненнях мінус 12—14, удзень 1—6 марозу. У другой палове тыдня ёсьць верагоднасць таго, што актывныя атлантычныя цыклны прынесуць чарговае порцыю моцных снегапа-даў. Надвор'е будзе няўстойлівым. Уначы ад 0—мінус 2 да плюс 2 да 10—12 марозу па поўначы краіны, удзень адлавадна ад 0—плюс 2 да мінус 7—9 градусаў.

Сяргей КУРКАЧ.

АУКЦЫНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «БАТЭ» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже здания склада д/к «Кристалл» (инв. № 610/С-38003), об. пл. 1792,9 кв.м, расположенного по адресу: г. Борисов, ул. Даумана, д. 95.

Начальная цена с НДС (снижена) – 1 104 616 377 бел. руб.

Задаток – 50 000 000 бел. руб.

Подробнее извещение опубликовано в газете «Звезда» от 02.11.2010.

Аукцион состоится 14.01.2011 в 12:00 по адресу: г. Минск, ул. Чакова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 13.01.2011 до 17:00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.

Открытое акционерное общество «Белаграпромбанк» СООБЩАЕТ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА СОЗЫВАЕТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

Дата проведения Общего собрания акционеров: 14 января 2011 года.

Адрес проведения Общего собрания акционеров: 220036, г. Минск, проспект Жукова, 3.

Повестка дня:

- Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
- О признании утратившим силу отдельных решений Общего собрания акционеров ОАО «Белаграпромбанк».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, – 5 января 2011 года.

Акционеры банка могут ознакомиться с материалами по во-просам повестки дня по месту нахождения Правления ОАО «Белаграпромбанк»: г. Минск, проспект Жукова, 3.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белаграпромбанк», его филиалы, отделения по месту нахождения акционеров.

Заполненные бюллетени для заочного голосования представ-ляются не позднее 12 января 2011 года.

С решениями, принятыми Общим собранием акционеров банка, можно будет ознакомиться в учреждениях ОАО «Белаграпро-мбанк» после 23 января 2011 года.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 54, 229 64 59.

АУКЦЫНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 22.07.2009 № 2, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

АУКЦИНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Минского райо (продавец) проводит очередной открытый аукцион по продаже объектов недвижимого имущества:

Лот № 1: здание магазина, об. пл. 128,5 кв.м, Минский р-н, Крупич-ский с/с, д. Зарукка.

Начальная цена с НДС – 79 680 000 бел.рублей (снижена на 20 %).

Лот № 2: здание магазина, об.пл. 94,2 кв.м, Минский р-н, Самохва-ловичский с/с, д. Углы.

Начальная цена с НДС – 47 040 000 бел. руб. (снижена на 30 %).

Лот № 3: здание магазина, об. пл. 94,1 кв.м., Минский р-н, Крупич-ский с/с, д. Дубинки.

Начальная цена с НДС – 44 520 000 бел. рублей (снижена на 30 %).

Лот № 4: здание магазина «Хозтовары», об. пл. 187,0 кв.м, Мин-ский р-н, Ждановичский с/с, д. Ждановичи.

Начальная цена с НДС – 218 880 000 бел. руб. (снижена на 20 %).

Задаток 10 % от начальной цены.

Подробнее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звезда» от 07.10.2010.

Аукцион состоится 25.01.2011 в 12:00 по адресу: г. Минск, ул. Чакова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 24.01.2011 до 17:00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.